

План работы

аздараўленчага лагера “Сонейка”

дзяржаўнай установы адукацыі

“Валмянскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа”

на асенніх канікулах у перыяд з 31.10.2020 па 06.11.2020

Мэта:

арганізацыя адпачынку і аздараўлення вучняў установы адукацыі на асенніх канікулах;

стварэнне спрыяльных умоў для ўмацавання здароўя і арганізацыі вольнага часу дзяцей у час асенніх канікул.

Задачы:

арганізацыя грамадска карыснай занятасці непаўнагадовых у канікулярны перыяд;

прафілактыка дзіцячай безнагляднасці ў канікулярны час;

усебаковае развіццё асобы дзіцяці, раскрыццё яго здольнасцей;

ажыццяўленне працэсу сацыялізацыі асобы на аснове яе фізічнага і псіхічнага здароўя;

развіццё і замацаванне сувязей школы, сям’і, грамадскасці;

выхаванне культуры паводзін.

Чакаемыя вынікі работы лагера:

умацаванне здароўя школьнікаў;

развіццё ў школьнікаў інтарэса да заняткаў спортам;

умацаванне сяброўства і супрацоўніцтва паміж дзецьмі рознага ўзросту.

Дата	Мерапрыемствы	Час правядзення	Адказы
31.10 1-ы дзень – адкрыццё аздараўлен- чага лагера	Адкрыццё аздараўленчага лагера “Сонейка”: “Як цудоўна, што мы разам!”	9.20 – 9.30	Лотыш Т.У.
	Інфармацыйная гадзіна.	10.00 – 10.15	
	Хвілінка здароўя “Асабістая гігіена”.	10.15 – 10.30	
	Займальная пазнаваўчая віктарына	10.30 – 11.30	
	“Падарожжа ў краіну здароўя”.		
	Спартыўныя спаборніцтвы “Смелыя, дужыя, спрытныя”.	11.30 – 12.30	
	Прагляд прафілактычных відэаролікаў з абмеркаваннем	12.30 – 13.30	
	Дыскатэка, прысвечаная адкрыццю аздараўленчага лагера.	14.00 – 15.30	
	Хвілінка бяспекі. Акцыя “Бяспечныя канікулы”. Правілы паводзін у час аздараўленчага лагера. Гутаркі аб правілах	15.45 – 16.00	

	пажарнай бяспекі, правілах паводзін у грамадскіх месцах, на дарозе, каля вадаемаў, падчас правядзення спартыўна-масавых і культурных мерапрыемстваў.		
02.11 2-і дзень – Дзень інтэлектуальн ых гульняў	Інфармацыйная гадзіна Хвілінка здароўя “Твой рэжым дня” Фестываль творчасці “Алё, мы шукаем таленты!” Віктарына “Мая Радзіма – Беларусь” (у рамках акцыі “Я – грамадзянін Беларусі”). Конкурс беларускіх загадак «Ты мне - я табе». Наведванне інтэграванай бібліятэкі “Славутыя імёны Бацькаўшчыны” - літаратурная гадзіна (да Года малой радзімы). Заняткі па інтарэсах Хвілінка бяспекі “Тваё жыццё - у тваіх руках!”	10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.30 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.45 – 16.00	Рубанік Н.У.
03.11 3-і дзень – Дзень бяспекі	Інфармацыйная гадзіна Хвілінка здароўя “Шкодныя звычкі”. Працоўны дэсант па добраўпарадкаванню помніка загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. Круглы стол “Дарога - не месца для гульняў”. Гульнёвая праграма “Эстафета здароўя” (прафілактыка шкодных звычак). Конкурс малюнкаў “Твая бяпека” Заняткі па інтарэсах. Хвілінка бяспекі “Служба выратавання – 101”	10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.30 12.30 – 13.30 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.45 – 16.00	Матусевіч Л.І.
04.11. 4 –ы дзень – Дзень выхаваннасці	Інфармацыйная гадзіна Хвілінка здароўя “Як захаваць зрок?” Час зносін “Калі з сябрам выйшаў у шлях”. Спартыўная гадзіна. Рухомыя гульні на свежым паветры. Конкурсная праграма “Чарадзейныя словы”. Круглы стол “Культура і традыцыі маёй вёскі” (да Года малой радзімы). Акцыя “Спяшайцеся рабіць дабро”. Заняткі па інтарэсах. Хвілінка бяспекі. Гульня “Правілы зносін”.	10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.30 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.45 – 16.00	Жукоўская Г.М.
05.11. 5-ы дзень – Мая Радзіма –	Інфармацыйная гадзіна. Хвілінка здароўя “Прафілактыка прастудных захворванняў”. Інсцэніроўка беларускіх казак. Квэст-гульня “QR-код гісторыі Вялікай	10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 11.30 11.30 – 12.00	Рудовіч І.І.

<p>Беларусь</p>	<p>Айчыннай вайны”. Спартыўная гадзіна. Рухомыя гульні. Вясёлыя эстафеты. Конкурс фотаздымкаў “Прыгажосць восені”. Віртуальнае падарожжа па Беларусі Заняткі па інтарэсах. Хвілінка бяспекі “Стань заўважным у цемры”</p>	<p>12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.45 – 16.00</p>	
<p>06.11. 6-ы дзень - Дзень добрых спраў</p>	<p>Інфармацыйная гадзіна. Хвілінка здароўя. Акцыя “Сем добрых спраў” (дапамога настаўнікам-ветэранам, адзінокім і састарэлым людзям, людзям, якія маюць патрэбу ў дапамозе). Спартыўная гадзіна. Вясёлыя забавы на свежым паветры “Сцежка здароўя”. Урачыстая лінейка “Бывай, лагер!”. Заняткі па інтарэсах. Конкурс сяброўскіх пажаданняў. Калаж добрых спраў. Хвілінка бяспекі “Шлях дадому”</p>	<p>10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.45 – 16.00</p>	<p>Жукоўская Г.М., Рубанік Н.У.</p>

Кіраўнік аздараўленчага лагера

А.Л.Бібік